

Г. Я. Клімчык, дацэнт; І. Э. Рыхтэр, дацэнт; А. У. Бахур, дацэнт; П. У. Шаліма, дацэнт

## АЦЭНКА ЎСКОСНАЙ ШКОДЫ АД НІЗАВЫХ ПАЖАРАЎ РОЗНАЙ ІНТЭНСІЎНАСЦІ

This article allows to understand the economic part of estimation consequence low fire in Republic of Belarus. Emphases is spared methods of the estimation of the value of the indirect damage from losses of carbon, nitrogen and ash-elements. The attempt is economic to value the indirect damage from low fire in Belarus is undertaken for the first time. The Further developments given directions will allow to consider the indirect economic damage as legal forming. Cumulative economic expenses from local fires depending on toxicological characteristics of plantings and intensity of fires are fluctuating in limits from 250,0 thousand to 1823,6 thousand bel. rub./hectares.

**Уводзіны.** У лясах Беларусі нізавыя пажары, як правіла, носяць харктар стыхійнага бедства і ўяўляюць сабой адзін з асноўных шляхоў хуткага вяртання вугляроду, азоту і іншых зольных элементаў з экасістэмы ў атмасферу ці ў недасягальныя для гэтай экасістэмы глебавыя гарызонты.

Галоўнай мэтай работы з'яўляецца распрацоўка методыкі ацэнкі ўскоснай шкоды ад нізавых пажараў рознай інтэнсіўнасці. Даследаваннямі гэтай проблемы для Беларусі зімаліся аўтары гэтай працы і некаторыя замежныя навукоўцы [1–4].

**Вынікі даследаванняў.** Наступствы нізавых лясных пажараў разнастайныя па глыбіні ўздзеяння на стан і далейшае развіццё як экалагічнага асяроддзя, так і эканамічных працэсаў.

Шматлікія замежныя і айчынныя навукоўцы выказваюць меркаванне, што ўскоснія страты ад нізавых лясных пажараў могуць не толькі быць супастаўнымі, але і значна перавышаць прымыя страты [4, 5, 6, 7, 8]. Таму ў сучасных умовах комплексная ацэнка страт ад лясных пажараў мае вялікае сацыяльна-еканамічнае значэнне.

На цяперашнім этапе развіцця лясной гаспадаркі і эканомікі краіны ў цэлым мы лічым мэтазгодным размежаванне комплексных (сухупных) страт ад нізавых лясных пажараў на прымы і ўскосныя. Сучасныя методыкі прадугледжваюць ацэнку толькі прымыя страт ад лясных пажараў, якія ўлічваюць выдаткі на тушэнне, расчистку гарэльнікаў, лесаўзнаўленне, кошт страчанай драўніны, будынкаў, пабудоў і іншых улічаных матэрыяльных каштоўнасцей. Страты ж арганічнага рэчыва лясной падсцілкі і жывога наглебавага покрыву не ўлічваюцца і не ацэньваюцца.

Яшчэ ў 1970 г. М. А. Сафранаў [8] адзначаў, што страты, якія прычыняюцца ляснымі пажарамі лясной гаспадарцы, павінны ацэнвацца з улікам і прамога, і ўскоснага ўплыву на драўніны ярус і экалагічныя каштоўнасці лесу, як у момант пажару, так і праз доўгі час пасля яго. Пры гэтым неабходна ўлічваць, што ўскоснія страты ў адрозненне ад прымы не могуць быць эканамічна ацэнены з высокай дакладнасцю, бо маюць вялікую разнастайнасць, праяў-

ляюцца не адразу, адрозніваюцца вялікім дынамізмам і даволі цяжка паддаюцца колькаснай і якаснай ацэнцы.

У сувязі з гэтым пры ацэнцы эколага-еканамічных страт мы рэкамендуем адрозніваць:

1) страты ад аднаго ці некалькіх канкрэтных лясных пажараў пры складанні і прад'яўленні судовага іску да вінаватага (як паняцце юрыдычнае);

2) страты ад аднаго ці некалькіх канкрэтных лясных пажараў пры ўліках органамі лясной гаспадаркі (як паняцце эканамічнае).

Тая сума страт, якая з'яўляецца падставай для прад'яўлення вінаватаму судовага іску, не павінна выклікаць сумнення. Таму ў яе, акрамя прымы страт, могуць, на наш погляд, уключачца і ўскосныя, натуральна-еканамічныя складаемыя якіх улічваюцца і разлічваюцца з забеспечэннем юрыдычна дастатковага ўзору дакладнасці.

З іншага боку, методыка вызначэння комплексных эканамічных страт ад нізавых лясных пажараў павінна адпавядаць наступным навукова-тэхнічным і прыкладным патрабаванням:

1) вынікі вызначэння комплексных страт павінны быць дакладнымі, адэкватна ўспрымацца, і для іх ацэнкі павінна патрабавацца мінімальная колькасць зыходнай інфармацыі;

2) адрознівацца прастатой практычнага прыменення штатнымі супрацоўнікамі па ахове лесу, аператыўнасцю і адназначнасцю вызначэння як прымы, так і ўскосных страт ад лясных пажараў;

3) забяспечваць аб'ектыўную ацэнку страт як ад одного канкрэтнага пажару, так і ад іх любой сукупнасці.

Зыходзячы з вышэйсказанага, комплексныя страты ад нізавых лясных пажараў  $C_k$  прапануецца вызначаць па наступнай формуле агульнага выгляду:

$$C_k = C_n + C_y, \quad (1)$$

дзе  $C_n$  – прымы страты, бел. руб.;  $C_y$  – ўскоснія страты, Вг.

Прамыя страты  $C_n$  уключаюць выдаткі на тушэнне пажара, кошт пашкоджанай агнём драўніны, стварэнне новых лясных культур, работы па прывядзенні плошчы ў належны стан і могуць быць разлічаны па наступнай формуле:

$$C_{\text{п}} = (C_{\text{dp}} + C_{\text{t}} + C_{\text{л.к}} + C_{\text{p}})S, \quad (2)$$

дзе  $C_{\text{dp}}$  – кошт пашкоджанай ці страчанай даўніны на корані, бел. руб./га;  $C_{\text{t}}$  – выдаткі на тушэнне пажару, бел. руб. га;  $C_{\text{л.к}}$  – выдаткі на стварэнне новых лясных культур, бел. руб./га;  $C_{\text{p}}$  – выдаткі на прывядзенне гарэльніка ў належны стан і іншыя работы, бел. руб./га;  $S$  – плошча нізавога пажару, га.

Ускосныя страты праяўляюцца:

1) праз парушэнні кіслароднага балансу ў зоне пажару;

2) значныя страты арганічных рэчываў, азоту, зольных элементаў і, як следства, зніжэнне бягучага прыросту новага насаджэння і насаджэння, якое засталося;

3) значнае ці поўнае пашкоджванне мохавага покрыву і біялагічнай разнастайнасці лясных раслін;

4) засяленне аслабленых нізвымі пажарамі дрэваў энтама- і фіташкоднікамі;

5) зніжэнне сацыяльна-екалагічных і іншых ускосных функцый лесу (вода- і глебаахоўных, санітарна-гігіенічных, аздараўляльных і інш.).

Акрамя таго, значнасць ускосных страт у вялікай ступені залежыць і ад інтэнсіўнасці нізавога пажару.

У той жа час методыкі і інструкцыі па вызначэнні страт ад лясных пажараў не дазваляюць вызначыць комплексныя страты не толькі ад некалькіх пажараў, але нават і ад аднаго канкрэтнага пажару па наступных прычынах:

1) патрабуюцца вялікая колькасць разнастайнай зыходнай інфармацыі і нарматыўных матэрываў, што выклікае складанасць у разліках, вялікія выдаткі часу і высокі прафесіяналізм выканаўцаў;

2) складана забяспечыць паўторнасць атрыманых вынікаў, і на ўзроўні розных ведомстваў дапускаюцца вольныя трактаванні і ўмоўнасці пры ацэнцы экалагічных страт.

Таму мы рэкамендуем пры разліках ускосных страт ад нізавога пажару карыстацца наступнай формулай:

$$C_y = \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (C_{it} K_{it} K_{jt}) S, \quad (3)$$

дзе  $t = 1, 2, 3, \dots$ ;  $T$  – тэрмін дзеяння стратных наступстваў, якія паддаюцца надзейнаму ўліку;  $i = 1, 2, 3, \dots$ ;  $n$  – колькасць відаў стратных рэсурсаў, якія падлягаюць надзейнаму ўліку;  $j = 1, 2, 3, \dots$ ;  $m$  – удзельная вага кожнага са стратных рэсурсаў колькасць відаў стратных рэсурсаў, якія падлягаюць надзейнаму ўліку;  $C_{it}$  – кошт страт  $i$ -га ўскоснага рэсурса (азоту, вугляроду, зольных элементаў) у  $t$ -м годзе, бел. руб./га;  $K_{it}$  – удзельная вага  $i$ -га ўскоснага рэсурса ў залежнасці ад віду і ўзросту насаджэння і ТУМ у  $t$ -м годзе;  $K_{jt}$  – каэфіцыент стратнасці у  $t$ -м годзе, які залежыць ад інтэнсіўнасці нізавога пажару;  $S$  – плошча нізавога пажару, га.

Для поўнавартаснага выкарыстання прапануемага падыходу неабходна стварэнне шматузроўневай і дакладнай базы даных па стратах кожнага з элементаў у залежнасці ад таксацыйных характеристык насаджэння, ТУМ ці інтэнсіўнасці пажару.

У адпаведнасці з Кіёцкім пратаколам і Рамачнай канвенцыяй ААН па змяненні клімату (у т. л. і ў дачыненні да Беларусі) з'явіўся гла бальны рынак гандлю квотамі на скарачэнне эмісіі парніковых газаў. Згодна азначанаму пагадненню, кошт кватаванай тоны выкідаў CO<sub>2</sub> можа разглядацца як кошт страт вугляроду пры нізвых пажарах. На цяперашні момент для краін з пераходнай эканомікай (у т. л. і для Беларусі) пропанаваны кошт складае 3–4 дол. ЗША/т, г. зн. 8550–11 400 бел. руб./т пры курсе 2850 бел. руб./дол. ЗША. Кілаграм азоту ў эквіваленце каштуе каля 2300 бел. руб. Зольныя элементы (у залежнасці ад складу P, K, Ca, Mg і інш.) могуць быць ацэнены ў межах ад 300 бел. руб./кг да 1500 бел. руб./кг.

На падставе ўжо атрыманага і апрацаванага эксперыментальнага матэрыва [1, 2] магчыма ў першым прыбліжэнні падлічыць ускосныя страты ад нізвых пажараў у вартасным вырашэнні (гл. табліцу).

Таблица

#### Натуральная і эканамічная ацэнка ўскосных страт ад нізвых пажараў рознай інтэнсіўнасці

№ п/п	Характерыстыка насаджэння	Інтэнсіўнасць пажару	Страты, кг/га			Страты, тыс. бел. руб./га
			Вуглярод	Азот	Зольныя элементы	
1	С. вер; 10С; 50 год; $H = 16,3$ м; $D = 18,0$ см; $G = 21,15$ м <sup>3</sup> /га; $V = 210$ м <sup>3</sup> /га	Слабая	Да 2 920	Да 59	Да 299	Да 250,4
		Сярэдняя	2 921–6 540	60–134	300–755	253,0–590,6
		Моцная	6 541–10 570	135–219	756–1 352	593,2–999,7
2	С. бр; 10С; 100 год; $H = 21,8$ м; $D = 25,5$ см; $G = 31,07$ м <sup>3</sup> /га; $V = 328$ м <sup>3</sup> /га	Слабая	Да 2 920	Да 59	Да 299	Да 497,7
		Сярэдняя	2 921–6 540	60–134	300–755	500,4–935,5
		Моцная	6 541–10 570	135–219	756–1 352	938,1–1590,1

Заканчэнне таблицы

№ п/п	Характарыстыка насаджэння	Інтэнсіўнасць пажару	Страты, кг/га			Страты, тыс. бел. руб./га
			Вуглярод	Азот	Зольныя элементы	
3	С. ар.-бр; 10С+Е; 120 год; $H = 25,9$ м; $D = 32,1$ см; $G = 23,86$ м <sup>2</sup> /га; $V = 293$ м <sup>3</sup> /га	Слабая	Да 2920	Да 59	Да 299	Да 486,6
		Сярэдняя	2921–6540	60–134	300–755	488,9–952,4
		Моцная	6 541–10 570	135–219	756–1 352	955,1–1 568,2
4	С. імш; 10С+Е; 65 год; $H = 23,2$ м; $D = 22,8$ см; $G = 31,54$ м <sup>2</sup> /га; $V = 358$ м <sup>3</sup> /га	Слабая	Да 2920	Да 59	Да 299	Да 514,0
		Сярэдняя	2 921–6 540	60–134	300–755	514,3–1 089,6
		Моцная	6 541–10 570	135–219	756–1 352	1 092,2–1,0 615,2
5	С. ар.-чар; 9С1Е+Б; 120 год; $H = 29,5$ м; $D = 34,2$ см; $G = 27,11$ м <sup>2</sup> /га; $V = 375$ м <sup>3</sup> /га	Слабая	Да 2920	Да 59	Да 299	Да 554,0
		Сярэдняя	2 921–6 540	60–134	300–755	556,6–1 109,6
		Моцная	6 541–10 570	135–219	756–1 352	1 112,2–1,0 823,6

Заўвага.  $H$  – сярэдняя вышыня дрэвастою;  $D$  – сярэдні дыяметр дрэвастою;  $G$  – сума плошчаў папярочнага сячэння ствалоў;  $V$  – аб'ём дрэвастою.

**Высновы.** Як бачна з табліцы, сукупныя эканамічныя страты ад нізавых пажараў у залежнасці ад таксацыйных характарыстык і тыпу насаджэння, а таксама інтэнсіўнасці пажару вагаюцца ў межах ад 250 тыс. бел. руб./га да 1823,6 тыс. бел. руб./га, што ў параўнанні са стратамі на бягучым прыросце з'яўляецца пе-раважнай сумай.

Такім чынам, неабходнасць стварэння і ўдасканалення методыкі ўліку ўскосных страт ад нізавых пажараў як у натуральным, так і ў эканамічным вымярэннях з'яўляецца актуальнай задачай для галіны.

Аўтары з удзячнасцю прымуць крытычныя заўвагі і канструктыўныя працаваныя, накіраваныя на далейшае развіццё і навуковае абургунтванне паднятай у гэтым артыкуле праблемы.

### Літаратура

1. Клімчык, Г. Я. Страты арганічнага рэчыва і азоту ў сасновых маладняках пры рознай інтэнсіўнасці нізавых пажараў / Г. Я. Клімчык, І. Э. Рыхтэр, А. У. Бахур // Труды БГТУ. Сер. I, Лесн. хоз-во. – 2005. – Вып. XIII. – С. 55–57.

2. Рыхтэр, І. Э. Эканамічныя і экалагічныя вынікі нізавых пажараў у прыспываючых і спе-

льых сасновых насаджэннях / І. Э. Рыхтэр, Г. Я. Клімчык, А. У. Бахур // Труды БГТУ. Сер. I, Лесн. хоз-во. – 2005. – Вып. XIII. – С. 76–78.

3. Главацкий, Г. Д. Особенности определения экономической эффективности лесопожарных мероприятий / Г. Д. Главадский // Охрана лесов от пожаров в современных условиях: материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Хабаровск: Изд-во КПБ, 2002. – С. 69–73.

4. Мелехов, И. С. Лесная пирология: учеб. пособие / И. С. Мелехов. – М., 1978. – 70 с.

5. Правдин, А. М. Экономическая оценка ущерба от лесных пожаров // Лесн. хоз-во, 1963. – № 11. – С. 52–55.

6. Романов, В. Е. Определение ущерба от низовых лесных пожаров / В. Е. Романов // Лесн. хоз-во, 1971. – № 2. – С. 43–45.

7. Щетинский, Е. А. Об оценке экономического ущерба от лесных пожаров / Е. А. Щетинский // Лесн. хоз-во, 1996. – № 3. – С. 9–10.

8. Софонов, М. А. Об оценке ущерба от лесных пожаров / М. А. Софонов // Вопросы лесной пирологии. – Красноярск, 1970. – С. 354–367.